
Народна Асвета



5/1996

З ГЛЫБІНІ СТАГОДДЗЯЎ...

Ля вытокаў фарміравання сацыяльна-педагагічных ідэй у Беларусі

**В. С. БОЛБАС,
загадчык кафедры педагогікі Мазырскага дзяржаўнага пединститута, кандыдат педагогічных навук**

Сацыяльная педагогіка адносіцца да ліку тых навук, якія маюць глыбокія гістарычныя карані. Што датычыць зараджэння яе на беларускіх землях, то тут, як і ў іншых краінах, яна бярэ пачатак з сівой мінішчыны, за многія стагоддзі да з'яўлення самога торміна «сацыяльная педагогіка», калі чалавек сфарміраваўся як грамадская асобы. Таму даволі ўпэўнена можна сцвярджаць, што ў перыяд праяўлення прыкмет самабытнай культуры, на першай стадыі этнагенезу беларусуў (V—IX стст.), з'явіліся першыя паразткі ідэй будучай науки.

З аднаго боку, этнакансалідацыйныя працэсы, што працякалі ў адзначалы час, садзеінічалі фарміраванню новага тыпу сацыяльнай супольнасці людзей, значна ўзбагачалі самыя розныя формы грамадскага ўзаемадзеяння, якія ў сваю чаргу вызначальна ўплывалі на выхаванне падрастаючых пакаленняў. З другога боку, побач з дыдактычнымі праблемамі ў працэсе выхавання вырашаўся шэраг сацыяльных задач, харacterных для канкрэтных умоў жыцця, таму значнасць яго для грамадства вельмі ўзрастала. Сталенне і фарміраванне асобы было цесна і арганічна ўплещона ў шматлікіх грамадскіх зносіні і непасрэдна залежала ад ўзаемадзеяння самых разнастайных сацыяльных умоў і фактараў.

Язычніцкі перыяд развіція нашага народа, які харacterызаваўся своеасаблівай злучанасцю насельніцтва «лясной краіны» з прыродай, істотна адбываўся на светаўспрыманні і харacterы беларусаў, сфарміраваў своеасаблівасць ўзаемадзеяніі паміж людзьмі і адметнасць іх выхаваўчага ўздзеяння на дзяцей. Арганічнае адзінства людской супольнасці з жывой і нежывой прыродай садзеінічала ўсталяванню ў свядомасці кожнага чалавека неабходнасці будаваць жыццё на такой единасці, ўзаемазалежнасці, выкарыстоўваць гэту сувязь у выхаванні. У перыяд становлення духоўных вартасцей нашых продкаў развіціе народнай аксіялогіі (канцепцыі каштоўнасцей), дзякуючы магутваму прыроднаму ўплыву, сінкрэтызавала і вылучыла ў якасці асноўных дабро і прыгажосць. Менавіта яны сталі арыенцірамі і крітэрыем у выхаванні падрастаючых пакаленняў.

Такім чынам, працэс развіція чалавека адбываўся ва ўзаемасувязі з навакольным асяроддзем. Прычым грамадскія ўзаемадачынення

паступова набіралі ўсё большую завостранасць і значнасць. Яўна педагогічны ўхіл ідэй ўзаемадзеяніі асобы і грамадства набывае шырокас распаўсюджванне пасля прынняцца хрысціянства (канец X ст.) і атрымлівае новы дынамізм у ходзе аўяднання плямёнаў вакол Полацкага і Турава-Пінскага княстваў.

Распаўсюджванне хрысціянства на тэрыторыі Беларусі пачыналася ў той час, калі яно ўжо ўсталявалася як пануючая ідэалогія ў многіх краінах і несла з сабой развіціе адукацыі, культуры і сувязей з іншымі народамі свету. Таму многія даследчыкі называюць гэту сучасную рэлігію дзейным педагогічным рухам, сапраўднай маральна-духоўнай школай чалавечства. Хрысціянства вельмі многае зрабіла ў распрацоўцы пытанняў узгаднення і аўяднання намаганняў усіх грамадскіх сіл у справе выхавання. Барацьба ж паміж рознымі канфесіяльнымі плынямі, якія знайшлі ў Беларусі спрэчлівую глебу, яшчэ больш садзеінічала актыўізацыі распрацоўкі пытанняў сацыяльна-педагагічнага напрамку. Прадстаўнікі кожнага верававшання хоць і разглядалі асобыны пытанні з вузкаканфесіяльнага пункту гледжання, але мелі на мэце аўяднаць вакол сваіх ідэй як мага больш шырокія колы грамадства. Тым больш у пытаннях выхавання падрастаючых пакаленняў.

У многіх дзяякуючых талерантнасці нашага народа на беларускіх землях выцясненне хрысціянствам старажытнага язычніцтва адбывалася паступова, негвалтоўна, што садзеінічала перааршэнтаванні светапоглядных уяўленняў нашых супляменнікаў з міфалагізаванай прыроды на чалавека, яго маральная-духоўная каштоўнасці і месца асобы ў грамадстве. Тым не менш выхаваўчая сістэма беларусаў захавала шматлікія язычніцкія культуры, абрады і звычаі, часам наадаўшы ім хрысціянскую афарбоўку. Аднак сацыяльна-грамадскі элемент усётакі паступова становіўся ў ёй найважнайшым.

Палітычнае аўяднанне, звязанае з фарміраваннем старажытнорускай дзяржавы — Кіеўскай Русі, умацоўвала ўзаемасувязі розных тэрыторыяльных, саслоўных і канфесіяльных груп насельніцтва, актыўізавала развіціе культуры, што значна павялічвала аўём ведаў і ўменияў, якія передаваліся ад пакалення пакаленню. Да працэсу іх перадачы міжволі павінны былі падключачца шматлікія прадстаўнікі грамадства. Спрыяльныя асаблівасці геаграфічнага і геапалітычнага становішча беларускіх зямель садзеінічалі паскарэнню працякання многіх этнакультурных працэсаў, яны ж наложылі істотны адбітак на фарміраванне значных адметнасцей у мэтах, змесце і шляхах выхавання моладзі. Тут адбывалася своеасаблівае перасячэнне і ўзаемапранікненне розных традыцый краін-суседзяў, сінтэз язычніцкіх і хрысціянскіх верававшанняў, узбагачэнне ўласнай культуры набыткамі іншых народаў.

Прыярэтытнасць пытанняў маральная-духоўнага ўладкавання грамадства, што склалася ў тых часах, памножаная на дзейнасць знакоў айчынных асветнікаў ХII ст. (Еўфрасіння Полацкая, Клімент Смаляціч, Кірыла Тураўскі і інш.), аbumовіла цеснае перапляценне сацыяльна-педагагічнымі ідэямі шматлікіх этнакультурных традыцый і рэлігійных вучэнняў. Творы славутых мысліцеляў даюць даволі выразнае ўяўленне аб быце, маралі, імкненнях нашых продкаў. Так, Кірыла Тураўскі спрабаваў злучыць у адзіны пачатак высокі духоўны і жыццёвый сэнс чалавечага быцця. Паказаваючы разнастайнасць людскіх паводзін, асветнік шукаў іх вытокі ў псіхалогіі індывіду і ўпльве на яго грамадскіх адносін. На думку мысліцеля, маральная-духоўнае

ўдасканаленне асобы ў першу чаргу залежыць ад яе самой. Чалавек дзеля гэтага павінен выкарыстоць грамадскі вопыт, што змешчаны, у прыватнасці, у святых кнігах. Вось чаму кніжныя веды прызначаны не для выбраных, а для ўсіх людзей, якія абавязаны сілкаваць асобаснае развіццё з такою крыніцы. «Не глаголіте: жену имам, и дети кормлю, и дом строю, ли князю служу, ли власть держю, ли ремесло; да не наше есть дело почитанье книжное», — дакараў суйчыннікай Кірыла і тут жа раіў, што кожкія «...почитая часто книги с разумом, разрешит греховные соузы» [8. С. 70—71].

З утворэннем буйнай єўрапейскай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага — сацыяльна-педагагічны ідэі, што развіваліся да гэтуль у рэчышчы славяна-візантыйскай традыцыі, атрымліваюць дадатковы істотны імпульс з боку заходнеўрапейскай культуры. Традыцыйная айчынная скіраванасць да айчыннасці, супольнасці, агульнага добра, зведзеная аскетызмам сярэднявечча да самазнішчэння асобы, сутыкнулася з адраджэнскім павевамі гуманізму і ўзвялічвання чалавека. Пашукі арганізацыі «янеяснага жыцця» на зямлі пайшли па шляху гарманізацыі і ўгаднення інтэрсаў асобы і грамадства.

З цягам часу ў Беларусі, дзякуючы харэктэрнай для рэгіёна шматканфесіянальнасці, даволі хутка развіваецца сістэма школ, дзе кожная рэлігійная пльынь імкнулася паширыць свой упрышак на насельніцтва. Такое саперніцтва суправаджалася даволі інтэсіўнай распрадаўкай пытанняў выхаванія падрастаючых пакаленняў з улікам фактараў навакольнай рэчаіснасці, а таксама практичнымі заходамі ў павышэні адукацыйна-культурнага ўзроўню народу і арганізацыі дабрачыннай 'дзейнасці. Рэлігійныя калегумы, рэлігійна-свецкія брацтвы і іншыя аб'яднанні цесна ўпліталі ў сваю дзейнасць сацыяльна-педагагічныя пытанні. Побач з цэрквамі будаваліся розныя прытулкі і дамы для сірот, адкрываліся наўчальныя ўстановы, акказвалася дапамога збяднелым слаям насельніцтва і фізічнай непаўнацэнным людзям, разгортвалася значная выхаваўчая дзейнасць. Ідэя сацыяльнай абумоўленасці выхаванія набывала выразнае дзейнасць практичнае гучанне.

Асабліва яскрава гэта заўважалася ў брацкіх школах. Узаема-
суязь грамадскіх арганізацый (брацтваў) і школ была вельмі цеснай.
Работа навучальных устаноў, настаўнікаў строга кантролівалася
брацтвамі. Статут школы прадугледжваў удзел прадстаўніку грамад-
скасці ў вырашэнні любых школьніх спраў. Рэктар школы регулярыра-
тымаў спрабазадчу перад брацтвамі аб ходзе навучальна-выхаваўчага
працэсу. Правілы ўнутранага распарадку школ абавязвалі вучняў
штодзённа паказваць бацькам ці гаспадарам кватэр, калі яны вучы-
ліся далёка ад дома, выкананыя дамашнія заданні.

Падобныя ўзаемасувязі з грамадскім асяроддзем устанаўлівалі і іншыя школы Беларусі. Статут адной з найбольш вядомых пратэстанцкіх устаноў — кальвінісцкай Слуцкай школы, які захаваўся да нашых дзён, патрабаваў ад настайнікаў не адмякоўваць навучальна-выхаваўчы працэс ад навакольнага жыцця сценамі школьнага памяшкання.

Многія навчальні установи, асабліва езуїцкія, падтрымлівалі рэгуляруючыя сувязі з насельніцтвам праз арганізацыю справаздач, дыспутаў, школьніх тэатральных пастановак і г. д. Уніяцкія школы з мэтай больш цеснай сувязі з шырокімі слаямі тагачаснага грамадства

практычна ўесь навучальна-выхаваўчы працэс будавалі на роднай мове.

Такім чынам, можна прыйсці да высновы, што ў дзейнасці навучальных устаноў таго часу прасочваасца імкненне да функцыянаравання ў выглядзе больш адкрытых выхаваўчых сістэм. Школяры хоць і не былі галоўнымі каардынатарамі выхаваўчых слів грамадства, але яны імкнуліся ўпісацца ў комплекс усевогульнага выхавання. Важна азданчыца імкненне нашых продкаў не толькі паблізіцца асобу да сацыяльнага асяроддзя, а і наадварот, яскрава назіраюцца спробы за- сяроддзіць увагу грамадства на самакаштоўнасці індывіда.

Да сейняшнія дні скавронка народнай мудрасці захоўвае ў фольклорных творах шэраг сацыяльна-педагагічных ідэй аб змесце і шляхах арганізацыі выхавання падрастаючых пакаленняў, аб узаема-сувязях новакалоннага асяроддзя і чалавека, якія і цяпер уяўляюць цікайнасць не толькі з пазнавальнага боку, а могуць быць узяты на ўзбраенне практычнымі педагогамі.

Аналіз вусна-пастчынай народнай творчасці сярэднявечча дае ўсё падставы меркаваць аб тым, што ў беларусаў, як і ў іншых усходніх славян, клюпат або выхаванні дзяцей быў найпершым клюпатам сям'і і грамадства. Нават павага да старасці адцяснялася імі на другі план. Бытавая мараль, звычай ўвасобіліся ў своеасаблівых нормах, якіх прытырмліваліся ўсе слалі грамадства ў працэсе выхавання падрастаючых пакаленняў.

Сам факт з'явлениі на свет дзіцяці аbstауляісѧ мноствам рытуалаў і звычаяў, якія мелі педагогічную пакіраванасць і выражалі клопат кроўных сваякоў, суседзяў, усяго грамадства аб новым чалавеку. Грамадства выдзяляла сваіх прадстадунікаў у якасці названых сваякоў (кум, кума, бабка-пупарэзніца і інш.), якіх б даламагалі сям'і гадаваць дзяцей. Далей выхаванне дзяцей адбывалася пры пільнай узвaze, ускосным і непасрэдным уздзеянні суседзяў, аднавяскоўцаў і іншых грамадзян. І такі клопат нашы суродзіцы праявлялі аб чалавеку да самай смерці, падвяргаючы яго грамадскім выпрабаванням пастаянна і асабліва ў найбольш важныя моманты яго жыццёвага шляху (сталенне, далучэнне да працы, шлюб, выкананне асобных даручэнняў і інш.). Дзякуючы гэтаму, сям'я ў тыя часы праз широкое кола сваяцкіх і суседскіх сувязей больш чесна злучала дзяцей з грамадскім асяроддзем. Ужываючы сённяшні лексікон, можна сказаць, што працэс сацыяльной адаптациі быў паступовым, натуральным, без рыўкоў і скакачкоў.

Асабліва важкі ўклад у распрацоўку сацыяльна-педагагічных ідэй у Беларусі ўнеслі грамадскія і педагогічныя дзеячы эпохі Адраджэння. Імі ў сукіннасці былі зроблены першыя крокі ў спрабе тэарэтычнага абрэгрунтаўання неабходнасці грамадскага аб'яднання пры вырашэнні пытанняў адукцыйна-выхаваўчага ўдасканалення кожнай канкрэтнай асобы і ўсёй людскай супольнасці нааугу. Абліпаючыя на вопыт народнай педагогікі, ідэі асобных прадстаўнікоў грамадска-педагагічнай і філософскай думкі ішлых краін, выкарыстоўваючы дасягненні шматлікіх канфесій і адчываючы жыватворны ўплыў заходнеўрапейскага Адраджэння і Рэфармацыі, айчынныя асветнікі-мысліцёлі стварылі па сутнасці трывалы тэарэтыка-метадалагічны падмурок для развіцця наукоўских пошукаў і практычнага іх аптымізаўлення ў сферы сацыяльна-педагагічных патрэб грамадства.

Наш вялікі Францыск Скарына і тут даў добры прыклад сваім сучаснікам і нашчадкам у справе арганізацыі практычных заходаў па

удасканаленiu грамадства выхаваўчым шляхам. Айчыны і ўсход-
неславянскі першадрукар усім сваім жыццём і дзейнасцю адстойваў
ідэю аб tym, што педагогі і спецыялісты сумежных прафесій павінны
агульнымі намаганнямі ўсебакова, глубока і цэласна вывучаць і вы-
ховаць чалавека, каб дапамагчы яму ўзняцца да магчымых вышынь
дасканаласці — духу, разуму і цела.

Гэта быццам бы непасрэдна пра Францыска Скарыну К. Дз.
Ушынскі потым скажа, што медык, гісторык і філософ могуць пры-
несці значную карысць выхаванню, калі яны перш за ўсё педагогі.
Знакаміты ж наш супляменнік у адным сабе ўдала спалучаў вышэй-
пералічаныя і іншыя якасці. Бось чаму, як і біблейскі Лук., у жа-
данні аказаць людзям дапамогу ў маральна-духоўным аздараўленні ён,
«будучы лекарем телесным досконалым, видзялі всі речі телесныя,
иже суть суетныя и минущы, возжеле быти лекарем душ наших» [9. С. 103].

Заклікаючы людзей навучыцца «вкупе жити», асветнік у сваіх
творах і практычнай дзейнасці акрэсліў выхаваўчыя задачы, якія
вынікалі з канкрэтных умоў грамадскага жыцця. Недахоп адукава-
насці, культуры стрыmlіваў магчымасці «людей простых и посполи-
тых» ва ўласным развіціі і ўдасканаленні. Тому і бярэцца тытан
Адраджэння за справу перакладу на родную мову і выдання для шы-
рокіх слоў насељніцтва кніг Бібліі — асноўная на той час кропіцы
ведаў і добрых вораваў, каб кожны, хто знайдзе там мудрасць, змог і
іншых далучаць да яе.

Наогул многія погляды вялікага асветніка маюць яўна выраженную
сацыяльна-педагагічную афарбоўку. Пэўную цікаўасць уяўляе
меркаванне Францыска Скарыны ад tym, што ацэнку паводзін асобы
трэба ставіць у залежнасці ад сітуацыі. Асабліва ярка гэта думка
гучыць у аповесці «Юдзіф», адиайненная гераяніякай пад уражаннем
абставін здзяйсняе учынкі, у выніку якіх ахвяруе сваёй годнасцю
дзеля ўратавання іншых. Ф. Скарына падкрэслівае, што ў іншай
сітуацыі падобныя дзеянні мелі б зусім іншую ацэнку з пункту гле-
джання грамадской маралі.

Адным з важнейшых выхаваўчых пытанняў Ф. Скарыны лічыў
набыццё асбай паучця самаствардження ў грамадстве. І ў гэтых
адносінах ён сам быў сапраўдным узорам для пераймання. Скарына-
знаўцы аднадушна адзначаюць, што першадрукар нават у сваіх вы-
даннях біблейскіх кніг змясціў гравюру з адлюстраваннем уласнага
партрэта. Без заўшчынні сціпласці падліўваўся Ф. Скарына пад
вынікам сваёй працы, дзе пералічваў асабістыя заслугі перад наўкай.
Ніякі фанабэрый, а колькі годнасці адчуваеца ў яго радіках: «Я,
Францишак, Скоринин сын с Полоцька-града, в лекарских науках
доктор» [9. С. 11]. На прыкладзе ўласнай асбай ён узвышаў чалавека
наогул.

Варта ўвагі, што адраджэнская арыенціры да ўзвышэння індывіда
Ф. Скарына спрабаваў сумясціць з накіраванасцю да агульнага добра.
«...Не толико бо самі себе народжомся на свет, но более ко службе
божай и посполитого доброго», — падкрэсліваў мысліцель [9. С. 71].

Абапіраючыся на асноваворония паствулаты хрысціянскай этикі,
якія, на думку першадрукара, укладзены Богам «в мысли» і «в серцы
одного кожнага человека» пры нараджэнні, ён асаблівую ўвагу ак-
цэнтаваў на звод грамадзянскіх законаў, што ад «людей установлены» [9. С. 62—64]. Такім чынам, мысліцель, па-першае, паказвае на за-
лежнасць чалавечых якасцей і ўсяго выхавання ад людской суполь-

насці, і, па-другое, ён спрабуе гарманізаваць адносіны паміж асобай і
грамадствам.

У поўнай адпаведнасці з асноўнымі формуламі народнай педагогікі
і палажэннямі хрысціянскай этикі Францыск Скарына засяроджваў
увагу на выхаванні паучцяў спагады і гатоўнасці пры неабходнасці
аказаць дапамогу абыздоленым. Падобныя падыходы акрэсліліся по-
тым як адзін з важнейшых накірункаў сацыяльной педагогікі. Вуснамі прарока айчыны гуманіст перасцерагае, што «богатии, оби-
дзячынне угобих, приимут отмщение» [9. С. 144].

Пачын Францыска Скарыны — праз пашырэнне асветы,
распаўсюджванне кніг — павысіць эфектыўнасць сацыяльна-выха-
ваўчых намаганняў знайшоў у Беларусі шырокую падтрымку і нара-
дзіў нямала прадаўжалінікаў вялікай справы першадрукара. Аўтар і
выдавец першай друкаванай кнігі на старабеларускай мове, што ўбá-
чыла свет непасрэдна на сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь,
Сымон Будны лічыў, што толькі агульнымі намаганнямі ўсіх членоў
грамадства можна выхаваўчым шляхам узбагаціць людскую прыроду.
Падкрэсліваючы сілу і дзейнасць выхаваўчага ўздзяення, ён пісаў аб
людскіх заганах: «Не трэба здзіўляцца, гэта ў іх не ад прыроды, а ад
дрэнага выхавання» [3. С. 50]. Пррапаведнік перасцерагаў, што калі
грамадства не будзе іклапаціца аб выхаванні сваіх членоў, то такі
прагал запоўніць сатана, які скіруе апошніх на шкодны шлях.

Сымон Будны неадндычы указаваў, што выхаваўчая справа не мо-
жа быць пад сілу адным толькі настаўніком, у tym ліку і духоўным.
Арыянскі ідэолаг рагучча аддзяляў высакароднасць ад высакароднага
находжання і заклікаў усе рэлігійныя, грамадскія інстытуты і асоб-
ных грамадзян рабіць усё, што ад іх залежыць, каб узняць на высокі
ўзровень працэс выхавання падрашточных пакаленняў. Ён недвухсэн-
соўна заяўляў: «Каждый бо христианин маеть быти свещеник» [4. С. 242]. На яго думку, удзел у гэтай справе як мага большай коль-
касці грамадзян дапаможа даць добры плён. Беларускі асветнік
згадваў слова Саламона, які сцвярджаў, што нічога нельга здзейсніць
без парады збору, а калі побач многа дарадцаў, то можна вырашыць
любяя праблемы.

Яўна сацыяльна-педагагічны ўхіл праяўляецца ў поглядах Васіля
Цяпінскага, які бачыў у настачы навукі і адукаванасці адну з прычын
духоўнай галечы Айчыны. Імкненне паставіць выхаванне на падмурк
грамадскай еднасці, ажыццяўлення яго на аснове глыбокіх народных
традыцый у спалучэнні з павышэннем адукатыўна-культурнага
ўзроўню ўсяго народа прылівае ідэі шчырага патрыёта радзімы.

Васіль Цяпінскі пераканаўча паказвае залежнасць стану асветы ад
адносін да яе сацыяльнага асяроддзя. Заклікаючы «зачных паноў»
(высакародных грамадзян) звязніцу да традыцый «фалебных»
(слайных) продкаў, ён спрабуе разбудзіць сумленне багатых людзей,
якія маглі б аказаць значную падтрымку ў справе развіцця асветы. У
свое чаргу гэта не толькі дапаможа непасрэдна многіх людзей «з
блудов» вывесці, «злых» вылечыць, а і будзе садзейніца агульна-
культурнаму, духоўнаму ўздыму грамадства. Эфектыўнасць такай
справы будзе множыцца за кошт таго, што тыя, хто ўзняліся на новую
ступень дасканаласці, на думку В. Цяпінскага, будуть і іншых
весці за сабой.

Паглыблілі і развівалі скарынаўскія традыцыі аб магчымасці і
неабходнасці дасягнення мудрасці і добрых вораваў праз родную мову
і шырокі ўзаемасувязі з супляменнікамі браты Лаўрэнцій і Стэфан

Зізанії (Тустаноўскія). На іх думку, менавіта матчына мова, як віякая іншая, можа дапамагчы чалавеку «досконалым и левным быти» [2. С. 4] і будзе садэйніцачы больш эфектыўнаму сацыяльнаму стаўленню моладзі. Брэты лічылі, што грамадства павінна дабівацца, каб галоўнай мэтай выхавання было фарміраванне дабрачыннай, цнатлівой асобы, якая ў першую чаргу харктарызуецца карыснасцю сваіх спраў для навакольнага асяроддзя.

Ян Ліціній Намыслоўскі — рэктар шырокавядомай у другой палове XVI ст. Іўеўскай арыянскай школы, якой асабліва быў уласцівы грамадзянскі дух выхавання, лічыў патрэбным паставіцца да выхаваўчага народнага вопыту. «Ісціннае тое слова, якое з народных вуснаў гучыць», — заключаў ён [5. С. 181]. Абапіраючыся на грамадска-абічынную скіраванасць тагачасных сацыяльпана-педагагічных ідэй, Ліціній таксама аддаваў перавагу грамадскім інтэрэсам, але здолеў не растварайць у іх канкрэтную чалавечую асобу. «Кожнага да ўласных дзеянняў скіляе прырода», — разважаў асветнік-мысліцеля [5. С. 186].

Першы айчыны парэміёлаг Саламон Фёдаравіч Рысінскі, які ўсё свядомае жыццё плёніна щыраваў на ніве практычнай асветы, таксама лічыў вельмі важным узбагачаць і дапаўніць школы выхаваўчым вопытам і намаганнямі грамадства. Ён падкрэсліваў, што вельмі часта тое, што не ўдаецца кваліфікаўнам настаўнікам-выхавацелям у адносінах да навучэнцаў, можа зрабіць зневісія грамадскае ўздзейніне. Такія адносіны да народна-педагагічнага вопыту падштурхнулі яго аддаць 30 гадоў жыцця збору славянскай мудрасці. Вынікам яго працы стала выданне «Зборніка прыказак і прымаўак» — сапраўднага гімна педагогічнаму генію народа.

Раскрываючы наяўнасць у практицы разнастайнасці выхаваўчых падыходаў, Саламон Рысінскі папярэджаў аб неабходнасці ўліку індывідуальных асаблівасцей выхаванцаў. Пры аргументаванні гэтага пытання ён уздымаеца на даволі высокі для свайго часу ўзровень тэарэтычнага абагульнення. У адным з эпістолярных пасланіяў ён заключаў: «Падабенства паміж людзьмі, якое мае значэнне пры сучаснай дзеяніасці — рыса агульнавядомая. Разам з тым колькі сустракаецца адценка інтэлекту, амаль столікі ж харктараў, вельмі паміж сабой рознічаюцца...» [6. С. 12].

Як і іншая беларускія мысліцелі, С. Рысінскі прытрымліваўся арыстоцелеўскай трактоўкі грамадской сутнасці чалавека, што з'яўляеца адной з першаасноў сацыяльнай абумоўленасці працэсу выхавання. Падкрэсліваючы такую ўласцівасць, ён пісаў: «Менавіта мікракосм-чалавек з'яўляеца жывёлінай, якая пайбольш імкненца да зносін і зусамаразуменія, а гэта сама па сабе малутная і вартая захаплення ўласцівасць...» [6. С. 24].

Сацыяльна-педагагічны ідэі беларускіх мысліцеляў XVI—XVII стст. у многім як бы падагульні ён Сімяон Полацкі, які ў сваіх працах акрасліў сінтэз тагачасных ведаў у психофізіялагічным і педагогічным напікрунку і зрабіў спробу асэнсаванія і аргументавання значнасці ўсемагчымых упłyvaў навакольнага асяроддзя на выхаванне індывіда. Нягледзячы на тое, што асноўны перыяд свядомага жыцця вучонага праходзіў у Маскве, яго творчы патэнцыял, філософска-педагагічны і сацыяльны погляды грунтаваліся на айчынным падмурку і ў многім выражалі стан грамадскай думкі Беларусі эпохі Адраджэння.

Сімяон Полацкі крэтыкаваў распаўсюджаныя тады астралагічныя погляды аб наканаванні лёсу чалавека ў залежнасці ад зоркі, пад якой

ён нарадзіўся, хаця і згаджаўся з уплывам нябесных сяціл на характар індывіда. У фарміраванні асобы рашающую ролю ён адводзіў выхаванню. Як падкрэсліваючы даследчыкі, С. Полацкі амаль на 20 гадоў раней чым знакаміты англійскі філософ-педагог Джон Лок прыйшоў да высновы аб адсутнасці ў чалавеку прыроджаных ідэй. Зыходзячы з гэтага, ён пісаў: «...Філософ умы отрок юных уподобляєт скрижали не написаніней, на ней же учитель что-либо хоцет написати может: точие во умех юношеских, что-либо хоцещи вообразится, или добро или зло, и выну пребывает и прибывает» [1. С. 262].

Послех выхаваўчага ўздзейнія на дзяцей Сімяон Полацкі ставіў у непасрэдную залежнасць ад ведання іх індывідуальных асаблівасцей, унутранага свету. У адным са сваіх твораў ён падрабязна спыняеца на чатырох асноўных тыпах тэмперамента чалавека, якія вызначаюць яго характар. Педагог разумеў, што знешні выхаваўчы намаганні толькі тады даюць плён, калі выклікаюць жаданне самога чалавека выховаўца, самаўдаскалальніца. Таму неабходнай умовай арганізацыі гэтага працэсу лічыў абуджэнне ў выхаванцаў імкнення да самапазнання, самааналізу і самаацэнкі. «Благо есть чалавеку самого ся знати, и всегда рассуждати какие в нем немощи...», — павучаў ён [3. С. 265].

С. Полацкі поўнасцю падзяляў погляды Арыстоцеля на грамадскую сутнасць чалавека. «Понеже человек несть зверь дивный, но содружный, — пісаў педагог-філософ, — отсюду же градове и села вину насаждения прияша, да во содружестве жительствующие взаим помош нам деем и купно создавшаго ны о всяческих его благотворениях словословим» [3. С. 238]. Аб'яднанне людзей у любой справе, на думку мысліцеля, дае самыя неверагодныя вынікі і менавіта ў гэтым заключаючыя несакрушальна моц і сіла людской супольнасці. Абапіраючыся на старажытную легенду, ён пісаў, што людзей «яко и стрел, во едином скопце сущих, никтоже сломати доволен. Тыя ж де, паки по единой разлученныя, и малая ломит сила» [3. С. 254].

Сімяон Полацкі хоць і быў манахам, але не абліжаўся сваю дзеяніасць сценамі келлі. Ён актыўна ўдзельнічаў у сацыяльна-грамадскім жыцці і пленна займаўся практычным выхаваннем вучняў, таму мог даць шэраг карысных парад у арганізацыі гэтай справы. Педагог-мысліцель верыў у неабмежаваныя магчымасці выхавання як спецыяльна арганізаванага працэсу, але ў той жа час за сяроджваў увагу на значнасці вынікаў ўздзейнія на выхаванцаў з боку навакольнага асяроддзя. Тых, хто дэйсцвіям чынам дапамагаюць удасканальвавацца асобе, мысліцель называў сапраўднымі сябрамі. Педагог быў упэўнены, што калі выхаванцы паставяцца будучу адчуваць на сабе такі ўплыў, то эфектыўнасць сталення асобы будзе забяспечана, бо «не сила капли камень пробивает, но яко часто на того падает...» [1. С. 74].

Важную ролю ў сацыяльным развіціі асобы С. Полацкі адводзіў школе, але лічыў, што ў гэтым працэсе больш важным звязном з'яўляеца сям'я з яе ўкладам і традыцыямі, устойлівымі сувязямі з грамадскім асяроддзем. Спасылаючыся на народную мудрасць, педагог павучаў, што плод падае блізка ад дрэва, што арол нараджает арлянія, падобнае на яго. Аднак ён падкрасліваў, што такая залежнасць не з'яўляеца фатальна-вызначальны. Ён адзначаў, што там, дзе не арганізавана належным чынам выхаванне, нават у добрых бацькоў могуць быць кепскія дзеці, якія потым стануть дрэнімымі людзьмі. І наадварот — нават тыя, хто нарадзіўся ў «худом доме», дзякуючы

выхаванню могуць стаць у далейшым прыстойнымі грамадзянамі. Выдатны тэарэтык і практычны педагог настойліва раіу пачынаць такую работу з дзяцьмі як мага раней, «от материнской груди».

У выхаваўчай справе, на думку С. Палацкага, не можа быць нейкіх хуткіх, радыкальных вынікаў. Поспех залежыць ад дакладнай паслядоўнасці яе ажыццяўлення. Педагог настойваў на як мага больш шырокім, інтэнсіўным узdezяянні на выхаванцаў. І тады, як сцвярджаў мысліцель, «предзе помалу і потом во многіи множестве расширится» [7. С. 103].

С. Палацкі рапушча перасцерагаў аб недапушчальнасці ў выхаванні ідэалізаціі адных спосабы ці сродкі ў парапнанні з іншымі. На яго думку, усё залежыць ад умелага іх выкарыстання. Іераманах павучаў, што адным і тым жа каменем можна касу затупіць, а меч завастрыць.

Падсумоўваючы вышэйскказанае, можна канстатаваць, што тэарэтычная спадчына айчынных асветнікаў, практычныя выхаваўчы вольты нашага народа ўтрымліваюць багаты арсенал напрацовак, пажэнняў, поглядаў і падыхадаў, якія ў сукупнасці раскрываюць гісторыка-лагічную паслядоўнасць, дынаміку, накірункі развіцця і змястоўнае напаўненне сацыяльна-педагагічных ідэй на беларускіх землях. Іх выучэньне і асэнаванне дазволіць, пры ўдумліва-творчых адносінах, узбагаціць сучасны навучальна-выхаваўчы працэс нацыянальнымі набыткамі, многія з якіх з прычыны гістарычных умоў былі скаваны ад нас напластаваннямі стагоддзяў.

Літаратура

1. Букварь языка словенска. М., 1679.
2. Зизаний Л. Грамматика словенска съвершенного искусства осми частий слова и иных нуждных. Ново съставленна. Вильно, 1569.
3. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии (Избранные произведения XVI — начала XIX в.). Мин., 1962.
4. Катихисіс, то ест Наука стародавная... Несвиж, 1562.
5. Парэцкі Я. І. Іўеўскі педагог Ян Ліціній Намыслоўскі // Бел. літаратура. Вып. II. Мн., 1983. С. 169—190.
6. Порецкій Я. И. Соломон Рысинский: Solomo panhterus Leukorussus. Конец XVI — нач. XVII в. Мин., 1983.
7. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. М. — Л., 1953.
8. Слово святого Кирилла о наказанье // Рукопись графа А. С. Уварова. Т. II. СПб., 1858.
9. Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія. Мин., 1990.

Юбілеі

ФАКУЛЬТЭТУ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА — 25 ГАДОЎ

A. В. САЛОМКА,
*загадчык кафедры эканамічнай геаграфіі
Беларускага дзяржаўнага педагогічнага
універсітэта імя Максіма Танка, дацэнт,*
K. K. КУДЛО,
загадчык кафедры фізічнай геаграфіі, дацэнт

1 лютага 1996 г. споўнілася 25 гадоў факультэту прыродазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка. На факультэце ёсьць 5 аддзяленнія: геаграфіі і біялогіі, біялогіі і хіміі, біялогіі і псіхалогіі, біялогіі і валеалогіі, а таксама завочнае аддзяленне па спецыяльнасці «геаграфія». Даённым навучаннем ахоплены 864 чалавекі, завочным — 370. Навучальны працэс абслугоўваюць выкладчыкі 6 кафедр: фізічнай геаграфіі, эканамічнай геаграфіі, агульной біялогіі, батанікі і асноў сельскай гаспадаркі, заалогіі, хіміі.

Вытокі гісторыі факультэта — у даваенным часе, калі ў 1933 г. пры сацыяльна-еканамічным факультэце Мінскага педагогічнага інстытута было адкрыта геаграфічнае аддзяленне, пераўтворанае ў 1934 г. у геаграфічны факультэт. У даваенным час падрыхтаваны 5 выпускавыя спецыялістаў, многія з якіх сталі выдатнымі вучонымі, арганізаторамі айчыннай науки.

Так, выпускнік 1939 г. А. Я. Малышаў стаў вядомым эканомгеографам, прафесарам. З 1954 па 1979 г. з'яўляўся праектарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. I. Леніна. У 1971 г. яму было прысвоена званне заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі.

Выпускнік 1939 г. прафесар В. А. Жучкевіч доўгія гады загадваў кафедрай фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў БДУ. Вядомы як буйнейшы ў Беларусі географ-метадыст.

Шырока вядомыя ў краіне і за яе межамі імёны выпускнікоў 1940 г. — акадэміка АН РБ, прафесара А. С. Махнача і прафесара А. Х. Шкляра, які шмат гадоў узначальваў кафедру фізічнай геаграфіі СССР БДУ.

У першыя пасляваенныя гады падрыхтоўка географаў у Мінскім педінстытуце часова спынілася. Аднак ужо ў 1957/58 навучальным годзе пачаўся прыём студэнтаў па спецыяльнасці «гісторыя і геаграфія» на гісторыка-геаграфічным факультэце, а з 1962/63 г. — па спецыяльнасці